

пазія

пазія

## Павел Саковіч



...Пражыў нямала я, ды што з таго,

Калі да шчасьця не дажыў свайго...

## Куды ляцім?..

### Разъвітальны наказ

Як прыйдзе раптам непазьбежны час,  
Час разъвітання з бліzkімі, сябрамі,  
Скажу ім ціха я: «Люблю ўсіх вас,  
А вінаваты, грэшны перад вамі.

Застаўся перад кожным я ў даўгу,  
Хоць шчодрыя былі мае намеры,  
Ды разылічыцца з вамі не магу –  
Мне ўжо ТУДЫ прыадчынілі дзъверы.

Вам слова добрыя ня ўсе сказаў,  
Якія шчырымі былі, ад сэрца...  
На дне душы іх недзе я схаваў,  
І ўжо не адшукаць тых слоў, здаецца.

Вы будзьце лепшымі, скажу, чым я,  
 Перад людзьмі і Богам не грашыце...»  
 Да споведзь перарве душа мая  
 І выыхнене апошняе:  
 — Жывіце!

### Вясновы экспромт

Калі дарожны надакучыць тлум,  
 Спініце бег няўрымсьлівы машины:  
 Да вас праб'еца скрэзь бязладны шум  
 «Марзянка» Бога – пошчак салаўіны.

### Груганы

Пражыў нямала я, ды што з таго,  
 Калі да шчасця не дажыў свайго.  
 Чаму жар-птушку так і не злавіў –  
 Нават пяра—і тое не здабыў!  
 А можа паshanцу раптам зноў:  
 Жар-птушка вернеца  
 з маіх юнацкіх сноў?

З надзеяй азірнуся я.  
 Адны  
 Сядзяць наўкол, чакаюць...  
 груганы.

### Крыжы

Крыжы свае на могілкі прыносім,  
 І тут, закончыўшы грахоўны шлях,  
 Мы шчыра ў Бога прабачэння просім,  
 А душы нашы стогнуць на крыжах.

### На разломе

Зямля дрыжыць, Зямлі баліць.  
 Разлад нябачаны ў прыродзе,  
 Бо ў згодзе з ёй ня ўмеем жыць.  
 Няўжо Зямля нас спапяліць,

Каб лепшых потым нарадзіць?  
...Ідзе разлом тысячагоддзяў...

### Перад іконай Маці Божай

Як сустрэнуся позіркам з Ёй,  
Адчуваю свой лёс я сіроцы,  
Бо ніхто пасъля маці маёй  
Не глядзеў мне з такой дабрынёй  
І самотным прароцтвам у вочы.

### Куды ляцім?

Съпяшаемся, ляцім туды, сюды...  
Ці ж мае гэта нейкае значэнье,  
Калі, урэшце, ва ўсіх нас заўжды  
Адзін, агульны – ТОЙ –  
пункт прызначэння...